

Камуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 296 (6272) | 26 снежня 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ КІРАВАЦЬ КУЛЬТАСВЕТНЫМІ УСТАНОВАМІ НА СЯЛЕ

Працоўныя нашай краіны пад кіраўніцтвам партыі Леніна-Сталіна пабудавалі сацыялістычнае грамадства. За год сталінскіх пяцігодкаў Савецкі Саюз ператварыўся ў магутную індустрыяльную дзяржаву. На невялікую вышыню ўзніаўся культурны ўзровень народных мас. З непраўд савецкага народа вырастае выдатная кадра інтэлігенцыі. Усё больш і больш сціраюцца грані паміж працай разумовай і фізічнай. Наш народ узорна авалодвае вышнімі навукамі, культуру і мастацтва.

Ваны вокны, няма дрэў, адсутнічае абсталяванне. Гэта можна сказаць і аб многіх хатах-чыталнях Магэрскага, Ветрынскага, Халопеніцкага і Старадарожскага раёнаў. А партыйныя кіраўнікі мірацца з такім неспрытным з'явішчам.

У новапобудаваным заслаўскім раённым Доме сакультуры размясцілі інтэрнат рабочых, раёна, райдраў і радзёвузел. А раённая бібліятэка туліцца ў маленькім пакойчыку. У Прапойскім раёне паміжкананне бібліятэкі занята райкамом комсомола. У Рычэўскім сельсавеце (Тураўскі раён) у Доме сакультуры было 6 пакояў, а зараз усе яны заняты пад кватэры і ўстановы. Такія факты не адзінаковы. Яны сустракаюцца і ў іншых раёнах рэспублікі.

Выключна востра стаіць пытанне аб кадрах хатніцаў, някучась якіх няэмерна вялікая. Большасць хатніцаў па сваёму ідэйнаму і культурнаму ўзроўню не адпавядаюць патрабаванням. Адбываецца гэта не таму, што ў калгаснай вёсцы няма здольных, пісьменных, аўтарытэтных людзей — бада ў тым, што раёныя партыйныя арганізацыі і аддзелы народнай асветы зусім не займаюцца пытаннем падбору кадраў. У рэзультате, у Калатвінскім раёне загадчыкам клуба калгаса імя Фрунзе вылучана малапісьменная калгасніца. У калгасе імя Калініна, Магэрскага раёна, да апошняга часу загадчыкам клуба «працаваў» секітант. У Лельчыцкім раёне загадчыкам раённага Дома сакультуры быў назначаны зняты з камсамольскай работы за п'янку і хуліганства.

Вельмі слаба кіруе культасветнымі ўстановамі на сяле Наркамсаветы БССР. Людзі, якія адзавоюць за гэты сугуба сур'ёзны ўчастак, сапокойна мірацца з неадпавядаючай работай дарамоў сакультуры і хат-чыталняў. Наркамсаветы не авалодваюць канкрэтнай дапамогай раённым арганізацыям у справе наладжвання работы культасветных устаноў.

Прыведзеныя факты з усёй відавоўнасцю паказваюць, што асобныя партарганізацыі палітычна неадпавядаюць, ігнаруюць, пагарджаюць адносінамі да культурна-асветных устаноў на сяле. Партыйныя кіраўнікі павінны памятаць, што такая палітычна шкідлівая практыка б'е па інтарсах калгаснага сялянства, перашкаджае людзям нашай краіны раці палітычна і культурна, павышае свае вельмі. Трэба рашуча прасякаць аўтарытэтыя настроі недаацэнкі вольнараднага значэння культасветных устаноў.

Партыйныя арганізацыі абавязаны наладзіць работу культасветных устаноў так, каб яны дапамагалі калгаснікам і сельскай інтэлігенцыі вывучаць гісторыю большэвіцкай партыі. У кожнай хат-чыталні калгаснікі і сельская інтэлігенцыя павінны знайсці «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», выразіць гавест і журналы з кансультацыйным матэрыялам па асобных пытаннях гісторыі партыі і іншых вучэбных дапаможнікаў.

Крайне недастаткова яшчэ прыцягваецца да работы хат-чыталняў сельская інтэлігенцыя — настаўнікі, арганомы, урачы, якія могуць зрабіць вельмі многае. Трэба шырока прыцягваць сельскую інтэлігенцыю да работы хат-чыталняў, скарыстоўваць яе сілы і веды. Разам з тым трэба паклапаціцца, каб палітычны і культурны запатрабаваны інтэлігенцыі атрымлівалі поўнае задавальненне. Раёковыя партыі абавязаны дапамагчы сельскай інтэлігенцыі пасылкай кваліфікаваных лектараў і дакладчыкаў на сяло, арганізацыяй лекцый і дакладаў у раённым цэнтры.

Культасветныя ўстановы павінны працаваць узорна. Для гэтага ёсць усе ўмовы. Савецкі ўрад, большэвіцкая партыя і таварыш Сталін усмерна дапамагаюць нашаму народу культурна адлачвацца, авалодваць навукай і мастацтвам. Гэта авабязвае партыйныя арганізацыі ўпорна лабіваць ўздымаць работу культасветных устаноў і ператварыць іх у сапраўдныя ачагі сацыялістычнай культуры.

Па-большэвіцку кіраваць буйной, павольна ўрабне ў работу культасветных устаноў на вёсцы — кроўная справа кожнай партыйнай арганізацыі!

Дзякуючы выключным клопатам партыі і ўрада аб задавальненні ўзросшых запатрабаванняў працоўных, у нашай рэспубліцы ў вёсцы ёсць больш 1.500 дамоў сакультуры і хат-чыталняў, тысячы бібліятэк, каля 1.000 калгасных клубаў. Гэта сетка расце з кожным годам. У 1938 г. на ўтрыманне культурных устаноў вёска ўрад асвінаваў 14,5 мільёна рублёў. Гэта — велікая база для арганізацыі адпачынку працоўных, для іх культурна-палітычнага выхавання.

Вялікія палітычныя задачы ўскладаюцца на культуру-асветныя ўстановы сяла. Яны павінны з'явіцца цэнтрам культурнай і палітычнай работы, месцам, дзе кожны калгаснік і сельская інтэлігенцыя маюць-б культурна адлачыцца, атрымаць неабходную дапамогу ў авалоданні аграэхнікі, палітычнай асветы, праслухаць лекцыі і даклады, паглядзець выступленні гурткоў самадзейнасці.

Вынавоўчы гэты адкасныя задачы, дамы сакультуры, хат-чыталняў, калгасныя клубы з'яўляюцца сапраўднымі ачагамі сацыялістычнай культуры, карыстаюцца павагай у насельніцтва. Прыкладам можа служыць работа браніслаўскага Дома сакультуры, Жыткавіцкага раёна, Палескай вобласці, які сістэматычна праводзіць масава-палітычную работу сярод насельніцтва. Пры іх арганізаваны гурткі абароны, бязучай палітыкі, харавы, драматычны, ёсць духавы аркестр. Памяшканне добра абсталявана. У ім заўсёды чыста і ўтульна. Калгаснікі, сельская інтэлігенцыя разглядаюць работу Дома сакультуры, які сваю родную справу. Сельская інтэлігенцыя — урачы, настаўнікі, выступаюць з дакладамі і лекцыямі, дапамагаюць рыхтаваць мастацкія паставы, якіх было ў гэтым годзе 16. Дом сакультуры дапамагае сельсавету ў выкананні гаспадарчых кампаній.

Між тым, мала яшчэ, вельмі мала такіх культурных устаноў у нашай рэспубліцы. Большасць з іх працуе неадпавядаюча.

Дзяржаўная дамоў сакультуры і хат-чыталняў з'яўляецца вынікам таго, што партарганізацыі не аддаюць належнай увагі культурна-асветным установам у вёсцы, не разгараюць рашучай барацьбы за поўную ліквідацыю выніку шкідлівых на культурным фронце. Гэта прывяло да таго, што работа культурна-асветных устаноў рэзка аслабела ад жыхары і не адпавядае узроўню запатрабаванняў калгасных мас.

Надаўна праведзеныя абласныя наравы па культасветнай рабоце ў Палескай і Менскай абласцях паказалі, што партарганізацыі недаацэньваюць значэння культасветных устаноў. Яны па сутнасці не надаюць ніякай увагі падбору кадраў. Такія няправільныя практыка ірвывольны да таго, што на культасветную работу пасылаюцца неправераныя людзі, палітычна малапісьменныя, а сям-там прабіраюцца і варожыя элементы. Нецікавым з'яўляецца тое, што з асвітаных дзяржаўных сродкаў для культасветных устаноў у рэспубліцы расходувацца за тры кварталы 1938 года толькі 54 проц. бюджэта.

У запущаным стане знаходзяцца сотні хат-чыталняў. Так, напрыклад, Хрававіцкая хат-чыталня (Брагінскі раён) не адрамантавана, у ёй павольна італьянская інтэрвенцыя ў Іспаніі

ПАРЫЖ, 25 снежня. (ТАСС). Агенства Эспанія паведамляе, што ў выніку допыту ўзятых 23 снежня на ўсходнім фронце ў палон італьянскага лейтэнанта Дэльтані і каптала Кармело Жоўічэлі, які служылі ў дывізіі Лігорыя, устаноўлена, што адліка-

шы з Іспаніі 10 тысяч хворых і раненых салдат, Італія адначасова даставіла ў Іспанію 15 тысяч новых італьянскіх салдат.

Палонныя заявілі, што яны «прыбылі ў Іспанію, каб сражацца супроць французскага і англійскага ўплыву».

ЗАМАХ НА ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ПАРЫЖ, 25 снежня. (ТАСС). Як паведавае газета «Сесуар», глава іспанскіх фашыстскіх імпецнікаў генерал Франко быў дзімі ранава калі Авіла Франко выехаў з Бургоса ў Авіла па спеціалнай выкліку, бо ў Авіла выбухнула паўстанне гарнізона горада. У момант, калі Франко праязджаў ад аўтамабіле лесам, на яму быў адкрыты агонь з вінтовак.

ХРОНІКА

У рэзультате дыпламатычных перагавораў паміж урадам СССР і ўрадам Італіі прынята рашэнне аб закрыцці

генеральнага консульства СССР у Мілане і генеральнага консульства Італіі ў Одэсе. (ТАСС).

Рабочыя, работніцы і служачыя горача вітаюць паставу ўрада аб увядзенні Працоўных кніжак. Працігласць водпусна па цяжарнасці можна скараціць: прапановы жанчын, якія энхадзяцца ў водпуску па цяжарнасці. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ: К. Вера мейчыкі—Авалоданне марксіска-ленінскай тэорыі — справа нажыўная. А. Кацман — Партыйнай гаспадары — большэвіцкі парадак. А. Любімаў — Выхаванне несаюзнай моладзі.

Здабытае і заваяванае: Школа юных дараваніяў. АРТЫКУЛЫ: І. Хоцьна — Росквіт сацыялістычнай прамысловасці БССР. А. Золатава — Перад пасадкай Чэмпіёна ў Рым. Н. Каштанав — Рашаючы этап падрыхтоўкі да перапісу насельніцтва. В. Варанкоў — Насустрач Усеазаонай сельскагаспадарчай выставы.

Н. Грозаў — Патрыёты. П. Перэльман — Упарадкаваць калгасны рынкі. ЗА РУБЯЖОМ: Нота польскага ўрада Чэхаславакіі. Акрышчэ надзвычайнага з'езда французскай сацыялістычнай партыі. На франтах у Іспаніі. Замах на генерала Франко. Распрацоўка антысеміцкага закона ў Славакіі.

НОТА ПЛЬСКАГА ўРАДА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 24 снежня. (ТАСС). Учора польскі пасланнік у Чэхаславакіі Пале перадаў міністру замежных спраў Хвалкоўскаму ноту пратэсту супроць «антыпольскай агітацыі і прапагандавання розных пагранічных інцыдэнтаў на граніцы з акупаванымі Польшчай раёнамі».

Як вядома германскія фашысты цыпер умоўлена развіваюць прапаганду супроць Польшчы і прапарыроўць пагранічныя інцыдэнты на польска-чэхаславацкай граніцы. Польскі ўрад патрабуе ў сувязі з гэтым неадкладнага спынення антыпольскай дзейнасці, якая «тармозіць устанавленне добраўзгодскіх адносін паміж абодвума краінамі».

АДКРЫЦЦЕ НАДЗВЫЧАЙНАГА З'ЕЗДА ФРАНЦУЗСКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ

ПАРЫЖ, 24 снежня. (ТАСС). Сёння ў градзесці Парыжа Монружы адкрыўся надзвычайны з'езд французскай сацыялістычнай партыі. На з'ездзе павінны былі пачацца адразу-ж спрэчкі па пытанню міжнароднай палітыкі партыі. Аднак ад сацыялістычнай федэрацыі дэпартаменту Луар і Шар паступіла так званая «спярыярдная прапанова» аб назначэнні спецыяльнай аглядальнай камісіі ў мэтах выпрацоўкі на знешняй палітыцы партыі рэзалюцыі, якая з'явілася-б кампрамісам паміж рэзалюцыямі Блюма і Поль Форэ па знешняй палітыцы.

Рэзалюцыя Поль Форэ па сутнасці адбрае монхенскую палітыку і патрабуе «міра любой цаной». Па гэтым пытанню ўнутры партыі ідзе жорсткая барацьба. З'езд прыступіў да галасавання прапановы аб стварэнні камісіі для выпрацоўкі кампраміснай рэзалюцыі. Прапанова прымаецца 5571 галасоў супроць 1594 пры 828 устрымаўшыхся. Дзеёнае пасаджэнне з'езда сацыялістычнай партыі было прысвечана абмеркаванню пытанняў унутранай палітыкі.

104 сесія Савета Лігі нацый

ЖЭНЕВА, 23 снежня. (ТАСС). 104 сесія Савета Лігі нацый склікаецца 16 студзеня 1939 года. Папярэдняя паставка дня ўключае 13 пытанняў, у

тым ліку пытанне аб становішчы ў Іспаніі, аб эвакуацыі з Іспаніі замежных войск, заява кітайскага ўрада і інш.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ 23 снежня ўпершыню пасля разгрому італьянцаў ля Гвадалахары італіянскай штаб падпрывіў наступленне, на гэты рах на Каталонскім фронце, зноў высуўшы італьянцаў на першы план.

ракі Сегрэ, што каштавала інтэрвентам велізарных страт. Баі прадаўжаюцца Рэспубліканскай авіяцыя паслякова бомбардыравала і абстрэла з кулямётнага і скаленні войск інтэрвентаў і іх грузавікоў, падвоўшых ворагу надмаванні. Некалкі грузавікоў знішчаны. У часе заваяўшася паветранага бою рэспубліканскай авіяцыя збіла чатыры самалёты інтэрвентаў.

У сектары Серос (на паўднёвы захад ад Лерыя) італьянскія дывізіі занялі было Сера Крэза. Аднак рэспубліканцы контратакавалі адбілі гэты пункт. Атака імпецнікаў і інтэрвентаў у сектары Трэма блізка адбіла і дзяжкі стратамі для імпецніцаў.

На цэнтральным фронце 24 снежня рашуча адбілі імпецніцаў вышліла каля 600 снарадаў па Мадрыду.

У сектары паміж Лерыя і Балагара даве роты імпецніцаў, якія прававалі пераісці раку Сегрэ, папярэлі мошны ўрон і вымушаны былі ў беспарадку адступіць на свае зыходныя пазіцыі.

У наступленні імпецнікаў на ўсходнім фронце прымаюць удзел, на момантх вестах, усе 6 італьянскіх дывізіяў, а таксама вялікая колькасць італьянскіх і германскіх самалётаў. Фашысцкае наступленне рыхтавалася вельмі доўга. Аднак рэспубліканскія войскі са сваёго боку таксама прынялі ўсе неабходныя меры.

Не гледзячы на тое, што італьянцы кінуты ў бой велізарны сілы, ім удалося дабіцца невялікай перавагі ў зоне

Страты войск імпецнікаў і італьянцаў у рэзультате учарашніх баёў вельмі вялікія.

Распрацоўка антысеміцкага закона ў Славакіі

ПРАГА, 25 снежня. (ТАСС). Славацкі ўрад рыхтуе антысеміцкі закон, практыкі расправаван літарам славацкай фашысцкай партыі Сіларам. Праект ўключае сабой копію антысеміцкіх законаў «Стрыя імперыі». На новаму закону яўрэйскім дзеям будзе забаронена

абучэнне ў старшых класах (пачынаючы з 4-га) сярэдніх вучэбных устаноў. «Артыкул» будзе падзяраваць самым строгім пакаранням за якія-б то ні было адносіны з асобамі яўрэйскай нацыянальнасці.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУДНЕВЫМ КІТАІ На ўсход ад Кантона кітайскія войскі прарвалі другую японскую лінію абароны. Перадвыя атрады кітайскіх войск палышлі ў Цзэцзюнь ад адлегласці паўтара кіламетра. У раёне

Цзэцзюнь адбываюцца ўзгорныя баі. Адна калона кітайскіх войск, ударышы з фланга, прарвала сувязь Япончэна з Кантон—Кунлуэскай чыгуначкай. На паўночны захад ад Кантона баі адбываюцца каля Хуасяня.

РАБОЧЫЯ, РАБОТНІЦЫ! І СЛУЖАЧЫЯ ГОРАЧА ВІТАЮЦЬ ПАСТАВУ ўРАДА

ПРАЦОўНАЯ КНІЖКА ДАПАМОЖА ўМАЦАВАЦЬ ДЫСЦЫПЛІНУ

РЭЧЫЦА, 25 снежня. (БЕЛТА). Рабочыя і служачыя падпрывіваюць ўстаноў горада горача вітаюць паставу Саўнаркама СССР аб увядзенні Працоўных кніжак.

ГОРАЧА ВІТАЕМ ПАСТАВУ ўРАДА

Як і ўсе рабочыя і служачыя нашай паставы краіны, мы горача вітаем паставу нашага ўрада аб увядзенні аднай Працоўнай кніжкі. У гэтай паставе савецкі ўрад выражае пакушч і думкі часных рабочых, перадавых людзей сацыялістычных прадпрыемстваў, выказаючы ім за апошні час у друку і ў асобных выступленнях на сваіх прадпрыемствах аб барацьбе з прагульчыкамі і расстрачыванням рабочага часу і дзяржаўных сродкаў.

На запалкавай фабрыцы «Х Кастрычнік» на пэставых сходах па абмеркаванні паставы ўрада выступілі кадравыя рабочыя і работніцы фабрыкі. «Працоўная кніжка, — заявіў стаханавец стругальнага пэха тав. Гарэлік, — дапаможа ўмацаваць дысцыпліну на фабрыцы, ліквідаваць някучасць рабочай сілы.

Узорна правесці падрыхтоўку

З вялікім інтарсам я прычэаў паставу СНК СССР аб увядзенні Працоўных кніжак. Працоўная кніжка будзе стымуляваць далейшае ўмацаванне працоўнай дысцыпліны. Пры абмеркаванні паставы ўрада на зменных сходах выступілі работніцы-стаханавіцы тт. Рубіна, Жабіч і інш. Яны зусім правільна адзначылі, што раней на фабрыцы, у пэчу не выдзялялі які след старых работніц, добра сумленна працуючых на вытворчасці. У нас ёсць дзесяці выпадкаў, калі пучэўці ў дамы адвечныя фабрычныя камітэт даваў сімулянтнам, якія рабілі многа прагулаў. У той-жа час стаханавцам, адным прадпрыемствам, адмаўлялі.

Федарэнка Марыя — адна з ініцыятарыў стаханавскага руху на фабрыцы — у сваім выступленні сказала: — Для стаханавцаў Працоўная кніжка стане кніжкай гонару. Нам будзе што запісаць, чым ганарыцца. Я працую на фабрыцы каля 20 год, многа раз прамывалана. Усё гэта будзе запісана ў маёй кніжцы. Не будзе чым пахваліцца толькі лодырма і прагульчыкам. Сходы па абмеркаванні паставы ўрада адбыліся на фабрычным заводзе, цыкавым заводзе «Інтэрнацыянал» і інш. Усёды рабочыя горача адабраюць рашэнне аб увядзенні Працоўных кніжак, накіраванае на ўздыжанне працоўнай дысцыпліны.



На мескім стаханавіцкім заводзе імя Варышлана з 1926 года працуе стаханавец-токач тав. К. З. Грышчэч. Яго рабочы стаж — 35 год. НА ЗДЫМКУ: тав. Грышчэч працуе на лобавым такарным станку. Выконвае норму на 220 процантаў. Фото Пшышко (Фотакорресп. БЕЛТА).

ДАСТОЙНА СУСТРЭМ ДВАЦЦАЦІГОДЗЕ БССР

ПЕРАМОГА СТАХАНАЎЦАЎ ЗАВОДА «БОЛЬШЭВІК»

На аснове шырока разгорнутага сацыялістычнага спаборніцтва у гонар XX-годдзя БССР, калектыў менскага скурзавода «Большэвік» 20 снежня дастойна выканаў дадзены план. Вырасла прадукцыйнасць працы многіх стаханавцаў. Тт. Канарскі, Роднін, Пасенко, Дубіцкая выконваюць свае нормы на 170—190 процантаў. Звыш двух норм штодняна дае знатны стаханавец завода тав. А. Канапакі.

Да канца года мы авабязваемся выпусціць звыш плана прадукцыі на 250.000 рублёў, павялічыць сорцінасць гвалдніх тавараў па асобных відах на 3—4 процантаў. Адначасова з гэтым разгорнута вялікая падрыхтоўчая работа да новага года. У 1939 годзе праграма завода значна павялічваецца. Хромавыя пэхі лавіны выпусціць на 10 мільёнаў дэцыметраў скуру больш, чым у бягучым годзе. Выпуск прадукцыі клеваварна пэха павялічваецца на 52 процанты. Перад заводам паставлена адкасная задача па павелічэнні выпуску гвалдніх, высокакачэсных тавараў і пакаладачных скур.

10 ШУРУПНЫХ АЎТАМАТАЎ

Ва ўсіх цэхах магілёўскага машынабудавальнага завода імя Дзімітрава абмярковаўся зварот калектыва фабрыкі «Кастрычнік». Рабочыя і служачыя, інжынерна-тэхнічны персанал авабязаліся ў падарунак 20-годдзю БССР выканаць снежніцкі план на 120 проц і даць краіне дадаткова на 100 тысяч рублёў прадукцыі.

ВЫКАНАЛІ ГАДАВУЮ ПРАГРАМУ

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязда»). Спаборніцтва на дастойна сустрэць XX-годдзя БССР, гомельскі стаханавіцкі завод імя С. М. Кірава дастойна выканаў гадавую праграму. Заводам вышлішчана на 9.001.300 руб. прадукцыі.

БУДЗЕМ ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ

Калектыў служачых Беларускай катэгорыі Дзяржаўнага і вялікім адбрабнем сустрэў паставу Савета Народных Камісарыяў СССР аб увядзенні Працоўных кніжак.

ПОЛАЦК. На аснове сацыялістычнага спаборніцтва калектыў Полацкага шпаларнага завода дабіўся выдатных поспехаў. План 1938 года заводам выкананы на 150 процантаў. Стаханавіцка-камсомольца тав. Кур'янаў сістэматычна выконвае дзённую норму на 185—195 процантаў. Рабочыя тт. Макараў і Лемешаў дабіліся выканання нормы на 230 процантаў.

А. БАЙДАН, М. ТУРЭЦІ, СТАХАНАЎЦЫ МЕНСКАГА СТАНАХАНАЎЦКАГА ЗАВОДА імя КІРАВА

Кожны час савецкі рабочы, служачы будзе звыш імянішча працаваць яшчэ лепш. Я працую ў банку звыш 6 год. За гэты час не маю ніякіх заўваг. За добрую работу мяне неаднаразова прэмывалі.

Я і ўсе астатнія часныя банкаўскія работнікі будзем цыпер працаваць так, каб у нашым рабочым ладуменце — Працоўнай кніжцы — было запісана павольна заахочваніяў і ўзнагарод. Працоўная кніжка таксама дапаможа нам змагацца з парульчыкамі працоўнай дысцыпліны, якія яшчэ ёсць у нашым асродкі. Я хачу адзначыць, што адміністрацыя банка да гэтага часу не стварыла неабходных умоў для ўшчыльнення рабочага дня. У краўдэтай групе, напрыклад, дзе я працую, прадукцыйнасць працы можна значна павялічыць. 14 працуючым у нас крэдытнім інспектарам прыкладзілі на штодзень у сувязі з адсутнасцю кўр'яроў трышч на 2 галейны рабочага часу на пераносу дакументаў клієнтаў.

Вялікую школу прыносяць таксама спазненні. У нас канвейерная сістэма, і калі спозніцца адзін чалавек — увесь арграт прастойвае. Дырэкцыя фабрыкі і ў прыватнасці аддзелу кадраў патрэбна неадкладна разгараць падрыхтоўчую работу да увядзення Працоўных кніжак. Калектыў наш вялікі, каля 1000 чалавек, і насасць такую адкасную работу пельга правесці.

Д. Г. КАПЛАН, начальнік трэцяга цэха менскай швейнай фабрыкі імя Крупскай.

С. В. ЗЛІСОН, крэдытны інспектар Дзяржаўнага імя Кірава

ПРАЦЯГЛАСЦЬ ВОДПУСКА ПА ЦЯЖАРНАСЦІ МОЖНА СКАРАЦЦЬ ПРАПАНОВЫ ЖАНЧЫН, ЯКІЯ ЗНАХОДЗЯЦА У ВОДПУСКУ ПА ЦЯЖАРНАСЦІ

УСТАРАЭУШЫ ЗАКОН

На нашай кандзіперскай фабрыцы «Чырвоны харчавік» вельмі вышэйшая выработка, калі на работу паступаюць работніцы выключна для таго, каб прапрацаваць два-тры месяцы і атрымаць декрэтны водпуск па цяжарнасці. Большасць з іх, атрымаўшы чатырохмесячную дапамогу, больш на работу не вяртаюцца.

Для таго, каб агародзіць прадпрыемства ад такіх з'явішчаў, на маёй думку, трэба адрэзаць декрэтны водпуск толькі тым работніцам, якія прапрацавалі на прадпрыемстве не менш года.

Адначасова з гэтым я лічу, што трэба скараціць декрэтны водпуск па цяжарнасці. Мне вядом рад выпадкаў,

калі работніцы, якія ўходзяць у декрэтны водпуск, з'яўляюцца паравознага дэпа Орша. Па віне дэпа часта зрываюцца сваечасовая адпраўка паяздоў, узрасла колькасць неадлад паравозаў пад паязды. Працоўная дысцыпліна сярод паравозных брыгад значна аслабла.

Тут ужо заведзены такі звычай: кажу — выходжу на работу, хацу — не, 21 снежня не з'явіліся на работу памочнік машыніста Корнеў і качагар Баранаў. Пры высняванні аказалася, што яны былі п'янымі. Па гэтай жа прычыне зрабіў прагул качагар Машкароў. Ён даўно славіцца, як злыны прагульшчык. За апошнюю паўгадзіну з'явіўся на працоўны тры прагулы. Толькі 21 снежня пачаўся лапто вара. Сарокі рашыў звольні яго з работы.

У гэты дзень не вышаў на работу машыніст Танчэўскі. Пакуль выклікалі другога машыніста было сарвана сваечасова адпраўленне поезда на 3 гадзіны і 22 мінуці. Чатыры разы выклікалі на работу памочніка машыніста Арлова і чатыры разы ён адмаўляўся выходзіць. З-за такіх агідных адносін да работы поезд быў выбіт з графіка на 3 гадз. 05 мінут.

Гэтыя факты грубага парушэння працоўнай дысцыпліны адбыліся толькі за адзін дзень, але яны паўтараюцца штодзённа. З'яўляюцца, што такія злыны прагульшчыкі і п'янін трэба было даўно прагнаць з чыгуначнага транспарта. Аднак, кіраўнікі дэпа патураюць іх.

Транспарт уступіў у адказны зямлі перыяд. Для таго, каб паспяхова, палітэўска працягнуць патрэбна шэраг жалезнага дысцыпліна. Гэтага не хочучь зразумець кіраўнікі Арманскага дэпа.

А. КЛЕБЧА.

ПАТУРАЮЦЬ ЗЛОСНЫМ ПАРУШАЛЬНІКАМ ПРАЦОУНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

ОРША. (Па тэлефону). Першыя марозавы дні, наступішыя ў Беларусі, выявілі неадрыхтаванасць паравознага дэпа Орша. Па віне дэпа часта зрываюцца сваечасовая адпраўка паяздоў, узрасла колькасць неадлад паравозаў пад паязды. Працоўная дысцыпліна сярод паравозных брыгад значна аслабла.

Тут ужо заведзены такі звычай: кажу — выходжу на работу, хацу — не, 21 снежня не з'явіліся на работу памочнік машыніста Корнеў і качагар Баранаў. Пры высняванні аказалася, што яны былі п'янымі. Па гэтай жа прычыне зрабіў прагул качагар Машкароў. Ён даўно славіцца, як злыны прагульшчык. За апошнюю паўгадзіну з'явіўся на працоўны тры прагулы. Толькі 21 снежня пачаўся лапто вара. Сарокі рашыў звольні яго з работы.

У гэты дзень не вышаў на работу машыніст Танчэўскі. Пакуль выклікалі другога машыніста было сарвана сваечасова адпраўленне поезда на 3 гадзіны і 22 мінуці. Чатыры разы выклікалі на работу памочніка машыніста Арлова і чатыры разы ён адмаўляўся выходзіць. З-за такіх агідных адносін да работы поезд быў выбіт з графіка на 3 гадз. 05 мінут.

Гэтыя факты грубага парушэння працоўнай дысцыпліны адбыліся толькі за адзін дзень, але яны паўтараюцца штодзённа. З'яўляюцца, што такія злыны прагульшчыкі і п'янін трэба было даўно прагнаць з чыгуначнага транспарта. Аднак, кіраўнікі дэпа патураюць іх.

Транспарт уступіў у адказны зямлі перыяд. Для таго, каб паспяхова, палітэўска працягнуць патрэбна шэраг жалезнага дысцыпліна. Гэтага не хочучь зразумець кіраўнікі Арманскага дэпа.

А. КЛЕБЧА.

ЗМЯНІЦЬ СІСТЭМУ ВЫДАЧЫ І АПЛАТЫ БЮЛЕТЭНЭУ

ГОМЕЛЬ. Узнятае перадавымі работнікамі і служачымі на старонках газет пытанне аб неабходнасці ўмацавання працоўнай дысцыпліны на прадпрыемствах і ва ўстановах з'яўляецца аўсім актуальным і сваечасовым. Факты парушэння працоўнай дысцыпліны і расхлябанасці маюць месца і на нашай швейнай фабрыцы «Комінтэрн». Наша фабрыка працуе на канвеейнай сістэме, і кожны працуе, спазнае на работу, кучаючыся рабочай сілы вельмі бальча адбываюцца на вытворчасці.

Ужо 9 год як у бесперапынна з'яўляюцца членам фабрычнага камітэта. У даным складаным фактара я кірую страхавой камісіяй. Я ведаю ямаля выпадкаў, калі людзі незаконна атрымліваюць бюлетэны.

Работніца пільжачнага цеха Еленская за перыяд 9-месячнай работы на фабрыцы 7 месяцаў знаходзіцца на бюлетэне. Урачы выдаюць ёй бюлетэны па догляду за дзіцём. У той час, калі ў яе ёсць каму даглядаць за дзіцём. Або ўзяць такі факт. Рабочага Рэзнікова мы на срокі сопсатраха паслалі на курорт. Варнуўшыся з курорта, Рэзнікоў пакаўніў вытворчасці і пайшоў шукаць «больш выгоднае месца». Так бесперапынна растанжываюцца сродкі сацыяльнага страхавання.

Неабходна змяніць парадак выдачы бюлетэнаў і аплаты па часовай непрацаздольнасці. Трэба правесці рэзкую грань паміж чэснымі работнікамі і сімулянтамі.

Я вітаю пастанову ўрада аб уяўленні на прадпрыемствах і ва ўстановах працоўных кніжак Гэта будзе вялікім ударам па лодырах і парушальніках працоўнай дысцыпліны.

З. Х. ШКОЛЬНІКАВА, стыханука швейнай фабрыцы «Комінтэрн», старшыня страхавой камісіі.



ШКОЛА ЮНЫХ ДАРАВАННЯЎ

ВІЦЕБСКІ ГАРАДСКІ ДОМ МАСТАЦАГА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ

Хто ў Віцебску не ведае гэта школу юных дараванняў? Слова аб ёй распаўсюдзілася даўка за межы Віцебскай вобласці. За тры з ліхнімі года свайго існавання Дом, які кіруе камасолец Д. С. Бленом, аказаў заслугу аўтарства ў галіне саваіх грамадскіх. Не раз сваімі канцэртамі на вечарах мастацкай самадзейнасці ў гарадскіх і раённых рэспублікі выхаванцаў Дома дастанулі вялікую прызнанасць не толькі сваім ровеснікам—школьнікам і піонерам, але і дарослым глядачам. Часта спяваючы, дэкламаваючы, музыка, выконваючы таленавітыя работы, транслююцца па усёй БССР.

5 снежня, напрыклад, у алянуку гістарычнага Дома Сталінскай Канстытуцыі Беларускай рэспублікі там была арганізавана ўсеагульнае мераца дзіцячых мастацкай самадзейнасці, у якой прыняў удзел таксама Віцебскі Дом мастацкага выхавання дзяцей Харавая група ў суправаджэнні аркестра народных інструментаў выдатна выканала «Піонерскую сюіту» — дзіцячыя песні 11 рэспублікі вялікага Саюза.

У 45-ю гадавіну з дня смерці вялікага рускага кампазітара П. І. Чайкоўскага пра Дом адбыўся вялікі канцэрт твору Чайкоўскага ў выкананні выхаванцаў класа раяля і народных інструментаў. Усеагульнае захваленне выклікала ігра на раялі школьніка 10-гадовага Мані Рубінавай і 12-гадовага Сяры Батвінкі, якія выканалі дзіцячыя песні Чайкоўскага «Новая кукаля» і «Песня жаваранка».

Тут, у Доме мастацкага выхавання, 700 дзяцей школьнага ўзросту—ад 8 да 17 год—атрымліваюць усеагульнае мастацкае развіццё сваіх прыродных дараванняў. Пры Доме ёсць белетная, харавая і драматычная студыя; масава-танцавальная, акрабачная, рытмічная, літаратурная і ізагіртыя; гурток мастацкага вышывання і фотатурок; клас раяля і народных інструментаў, а таксама аркестр народных інструментаў. Кожны дзіцячы інструментальны гурток мае сваю асаблівую арганізацыю.

Усе дзеці, якія вучацца ў гэтай школе, атрымліваюць дапамогу ў выглядзе стывендыяў.

Усё гэта, ад рання да вечара, тут, у Доме, жыццё б'е ключом. Дом прыставае да абслугоўвання раялішчых і вясельных школ. У летні час усё робота Дома пераходзіць у гарадскі піонерскі сад імя Фрунзе.

Вялікае месца ў масавай рабоце Дома займае лядовае гукае, дзе дзеці вучацца вырабу лядка і лядка, вадзяно; многія з выхаванцаў гэтай групы ў сябе ў школе арганізавалі лядовае тэатры.

У сучасны момант літаратурная група, рыхтуючыся да юбілею вялікага украінскага паэта Т. Г. Шаўчэнка, развучае яго творы, з якімі выхаванцы групы выступілі на юбілейным вечары.

Асабліва дзейна рыхтуюцца выхаванцы Дома да сустрэчы зямлянага дня 20-годдзя БССР. Усе групы, гурткі і студыі, пад мастацкім кіраўніцтвам артыста ВБДТ т. Малчанова, рыхтуюць да гэтага гістарычнага дня літаратурна-музыкальны майяж «20 год БССР».

Віцебскі Дом мастацкага выхавання — яркі паказ сталінскіх клопатаў аб саваіх дзецях, аб іх палітычным, культурным і фізічным развіцці. Гэта — адно з выдатных заваяванняў сацыялістычнай культуры, народжанай Вялікім Кастрычнікам.

Віцебск.

НАСУСТРАЧ УСЕАГУЗНАЙ СЕЛЬСГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУЦЫ

Дзейна рыхтуюцца да Усеагузнай сельсгаспадарчай выстаўкі 1939 года наша МТС. У 1937 годзе план работ быў выкананы на 100 проц. Сёння таксама наша МТС дабілася не дрэнных поспехаў.

План работ гэтага года выкананы на 110 проц. Заланне па фарму выканана на 105 проц, па падвышэнню выліна—на 110 проц, па камбайнавай уборцы—на 167 проц, ільняцерабленню—120 проц. Сярэдняя выпрацоўка на кожны маючыся ў МТС гектары складала 496 гектараў, або 112 процантаў.

За 10 месяцаў эканомлена на 2.803 рублі гаручага.

У МТС вырабілі выдатныя стаханавыцы. Брыгада Ал. Бывава выпрацавала на кожны гектар ХТЗ на 1.115 гектараў, пры заланні ў 443 гектары. Брыгада эканоміла 3.366 кг. гаручага. Не гледзячы на тое, што план работ перавышаны больш чым у два разы, усе машыны гэтай брыгады знаходзяцца ў добрым стане.

Па 1.003 гектары на кожны гектар дала і брыгада Івана Бохана. Тут эканомлена 4.836 кілограмаў гаручага. Машыны брыгады Бохана капітальнага рамонту не патрабуюць. Усе яны справныя, дастаткова зрабіў толькі бягуць рамонт.

Наша трактарысты К. Новікаў з напарніка А. Арнікевічам абавязаліся вырабляць 1.200 гектараў. Да Дня Сталінскай Канстытуцыі яны далі на сваім трактары № 34 1.400 гектараў, перавышаны заланне больш чым на 300 проц, эканомілі 1588 кг. гаручага. Трактарысты, якія далі высокую прадукцыйнасць, ёсць многія.

Ільняцерабальшчык Васіль Маларок а адначасу свай ўход у Чырвоную Армію выкананнем плана цераблення на 250 проц, выпрацаваўшы 124 гектары ільня.

МТС абслугоўвае дзсяткі калгасаў. У такіх калгасах, як «Новая культура», імя Дзежыцкага, заключаны дагаворы на трактарнай рабоце значна перавышаны.

Выдатныя поспехы мы дабіліся ў рэзультате добрага рамонту, рэгулярнага правядзення тэхнічнага агляду машын, скаротавалі выкарыстанне паўночна магутнасці. А галоўнае таму, што нашы трактарысты, камбайнеры, ільняцерабальшчыкі зраўналі зусім свай работы, уключыліся ў сацыялістычнае спаборніцтва, прымянілі стаханавыцкія метад работы.

Зараз шырока разгорнут асенне-зімовы рамонт. Майстры на аімы падрыхтаваны добра. Можна ўпаўнава сказаць, што рамонт трактараў і сельсгаспадарчых машын закончым датармінова.

Наша МТС завае права ўдзелу ва Усеагузнай сельсгаспадарчай выстаўцы.

Васіль Паўлавіч ВАРАНКОУ, дырэктар Боркавіцкай МТС (Дрысенскі раён).

ДРЭННА АРГАНІЗАН РАМОНТ ТРАКТАРАУ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязь»). У Гомельскай вобласці дрэнна праходзіць рамонт трактараў. Зараз, калі палавіна трактарнага парка павінна ўжо быць адрамантаванай, многія МТС толькі пачынаюць гэту работу. 29 МТС вобласці да рамонту прыступілі 15 снежня.

У Гомельскай, Буда-Кашалеўскай, Нова-Велікай, Веткаўскай і інш. МТС паўтарасца леташняя практыка. Лепшыя тэрміны для рамонту ўпуськаюцца, а ў пераважнасці дні блізка спешка і штурмушчына.

Толькі нядаўна дырэктар Буда-Кашалеўскай МТС тав. Пільвіч «выявіў» неадклад патрэбных інструментаў, без якіх нельга распачаць рамонт. На пошукі інструментаў было затрачана невялікі доўг. І толькі чвертага снежня ў МТС прыступілі да рабору матараў і рамонту трактараў. Пільвіч бесперамна не па прызначэнні скаротавыя срокі, адпуськаючы для рамонту трактараў.

Кіраўнікі некаторых МТС неадвальна вымушаны ход рамонту тлумачыць недахватом запасных частак. Але галоўнае не ў гэтым. У Жлобінскай МТС, напрыклад, можна забяспечыць 75 проц трактараў усімі неабходнымі часткамі. Аднак, рамонт зрываецца. У майстарных дрэнна арганізавана работа.

Асобныя МТС маюць лішак запасных частак, якіх нехапае ў іншых МТС. Напрыклад, Буда-Кашалеўскай МТС мае многа дэталюў утудка верхняй галоўкі, але не мае поршніў. Суседняя-ж МТС (Жлобінская) мае лішчыя поршні і адчувае патрэбу ў падшчы. У Гомельскай МТС нехапае некаторых запасных частак, у той час, як яны ёсць у лішым у Лоеўскай МТС. Аб'ява ўзяў на себе справу арганізацыі абмену запаснымі часткамі паміж МТС. Але гэтае каштоўнае мерапрыемства не ажыццўляецца.

Ва многіх МТС не клопяцца аб бытавых умовах работчых. Дырэктары і іх намеснікі ўваравіцкай, Кісялёўскай і Комунарэўскай МТС заўважылі, што зрабілі ўмывальнікі і лічачы на гэтым справу з палепшэннем дабрабыту работчых скончылі. Умывальнікі—справа добрая, патрэбная, але тым часам у гэтых МТС для работчых няма сталовых і інтэрнатаў. У гэтым—адна з важнейшых прычын чужаціні работчых сіла.

Асобна трэба спыніцца на рабоце Гомельскай МТМ. Яна таксама сарвала рамонт матараў. Кіруе гэтай МТМ Герасіменка, які адначасова выконвае абавязкі ўпаўнаважанага Наркмата загатоўка па Гомельскаму раёну. Са сваімі абавязкамі ён не справляецца.

Н. ГІРШЫН

У ЧАСЕ ВОДПУСКУ Я ПРАЦАВАЛА

Вось ужо чатыры год як я працую тэхнікам-дарожнікам. За гэты час у мяне было ні прагулаў, ні спазненняў. Сваю справу я шыра па любіла.

Зараз я рыхтуюся стаць мадэр'ю. На 6-7 месяцах цяжарнасці мне часта прыходзілася па рабоце штодзённа хадзіць па 8-10 кілометраў. Адміністрацыя Беларускага аэроапарата, дзе я працую, аднеслася да мяне вельмі чужа. Не раз мне прапанавалі перайсці на больш лёгкую работу, аднак я сябе добра адчувала і ад гэтага адмовілася. У декрэтны водпуск я пайшла са спазненнем на 12 дзён.

У нашай краіне жанчына-матэры карыстаецца ўсеагульнай павягай. Наша саветская дзяржава траціць каласальныя сродкі на ўтрыманне дзіцячых садоў, яслаў, колькасць якіх расце а кожным годам. Кансультацыі, спе-

цыяльныя дамы адпачынку для цяжарных, кваліфікаваная медыцынская дапамога накіраваны на ахову здароўя маці і дзіцяці. Аб усім гэтым працоўныя жанчыны ў капіталістычных краінах могуць толькі марыць.

Па маёй думцы, існуючы закон аб водпусках для цяжарных жанчын патрабуе сур'ёзных паправак. З моманту выдання першых законаў аб сацыяльным страхаванні жыццё ў нашай краіне незначальна змянілася. За гэтыя год, асабліва ў перыяд сталінскіх пільжодаў, каронным чынам змяніліся ўмовы працы і быту. Скарачаны работны дзень. Мільярды рублёў затрачаны на адраўленне прыцы.

Я горача падтрымліваю прапагову работніц і служачых аб скарачэнні дэкрэтнага водпуску.

Т. Н. БАЛАШОВА, тэхнік-дарожнік.

МАЯ ПРАПАНОВА

Матэ — як горда гучыць гэта сло на ў краіне сацыялізма. На кожным прадпрыемстве ў кожнай установе вялікай павягай карыстаюцца жанчыны. Выдатныя ўмовы створаны для аховы іх здароўя, для выхавання дзяцей.

Я — малады саветскі спецыяліст. Нядаўна скончыла фінансава-эканамічны тэхнікум. Зараз працую старшым іспектарам Менскага абласнога фінансавога аддзела. Чэснай адданай работай, добрасумленнымі адносінамі да выканання сваіх абавязкаў я дзякую

партыі і ўрад за бяскоўскае клопаты і дапамогу.

Зараз я знаходжуся ў декрэтным водпуску. За добрую работу мясцом паслаў мяне ў дом адпачынку. Адчуваю сябе выдатна. Адкрыта кажучы, я магла-б яшчэ некаторы час прапрацаваць.

Мая думка, што дародавы перыяд декрэтнага водпуску можна без шкоды для здароўя жанчын некалькі скараціць.

М. Т. КУНІНА, старшы іспектар Менскага абласнога фінансавога аддзела.

Перад паездкай Чэмберлена ў Рым

Па нядаўна ўвайшоўшаму ў сілу англа-італьянскаму пагадненню фашысцкая Італія ўзяла на сябе абавязальнасць не парушаць існуючага становішча ў Міжземным моры. А між тым апошнія наглыя дамаганні італьянскіх фашыстаў па французскі Туніс, Сомалі, Дамбуці і інш. прастаўляюць неспрэчнаю пагарзу жыццёвым інтарсам Францыі, а таксама Англіі ў Міжземнаморскім басейне, іх важнейшы марскі шляхам.

З другога боку, германа-французская дакладарыца—гэты лодкі трук берлінскай дыпламатыі—павінна гарантаваць неадкладнае выхаванне французскіх грамадзян. Але не паспелі яшчэ выслаць чаргавыя ў папсіу германскага міністра замежных спраў Рыбентрона, як другі фашысцкі партнёр па асіі—Італія, з благаславення Берліна, пачынае дакуча свістаўляць вакол «законах працоўнай Рымна па французскія ўладанні ў Еўропе і ў Афрыцы».

Так сурова рэагаванне выкрывае апошнія ілюзіі і наскрочае хлусьцівае дамаганню мюнхенскіх «міратворцаў». Фашысцкія агрэсары ахвотна падпісваюць класічныя паперы, урачыста імянуемыя дэкларацыямі і дагаворамі, каб тым лядчэй ажыццявіць затым свае захватніцкія планы.

Адным з бліжэйшых аб'ектаў гэтых агрэсіўных замыслаў Берліна і Рымна з'яўляецца Іспанія. Абстаноўка на іспанскім франтах, які ў тым Франко, становіцца ўсё менш спрыяючай для фашысцкіх захватчыкаў. Апошнія вяртаюцца аператыўна, звязаныя са зваротам страчаных пазіцый на раво 3600, аб'ёмныя фашыстам у 80.000—100.000 салдат. Гэтым тлумачыцца выключна надыск Італія, якая дабілася ў Францыі

прызнання за Франко права ваяваць стараны. Фашысцкія мініякі і інтэрвенты спадзяюцца з дапамогай блакады ўзяць ізіморам рэспубліканскую Іспанію.

Некаторыя французскія і англійскія газеты стараюцца вытлумачыць патрабаванні фашысцкай Італіі на французскія тэрыторыі (Туніс, Сомалі, Саваію, Нішу, Корсіку і інш.), толькі як сродка шантажа. Фашысты, тлумачаць гэтыя газеты, праследуюць толькі адну мэту: дабіцца новых уступак Францыі ў іспанскім пытанні. Такія талкавалі італьянскія прэзтэрыі не могуць усё-ж не ўважыць сябе, які ўзар будзе нанесен Францыі і яе безабяспечнасці ў вынілку, калі Пірэнейскі паўвостраў аказача ў руках Германіі і Італіі. Неспрэчна вынікам захвату інтэрвентамі Іспаніі был-б далейшыя патрабаванні Рымна на французскія ўладанні ў Еўропе і Афрыцы.

Аб пагарзе з боку Італіі, у прыматнае Тунісу, гавораць не толькі хвалістыя прамовы фашысцкіх запавядаў і лодка іспаніравацыя антыфранцузскай дэмастрацыі, але і факт умяшчэння ваянных прыгатаванняў Італіі ў Лівій Зараз, як паведавалі французская газета «Эр», італьянскія фашысты сканцэнтравалі ў Лівіі для наступлення на Туніс войскі ў колькасці амаль 100.000 чалавек. На востраве Палатэрыя сканцэнтравана некалькі сот італьянскіх самалётаў. Ваенныя судны і італьянскія падводныя лодкі атрымаў загад не пакідаць сваіх баз у Таранто, Полю і Спецыі.

Агрэсіўныя намеры Італіі адкрыта падтрымліваюцца фашысцкай Германіяй. Гітлер гатуе кампенсаванне неадвольнае мюнхенскай прэтызіі Му-

саліні за кошт Францыі. За прастаўленне Германія маніпальна прадае паравознага і Паўднёва-Усходняй частцы Еўропы Гітлер гатуе уплывіць свай му фашысцкаму саюзнаку, французскім зямлямі.

Заахвочваючы наіск Італіі на Францыі, германскі фашызм праследуе таксама мэту—адкачыну увагу Францыі ў сяго свету ад далейшай агрэсіі, якую ён сам намерваецца прадпрымаць на ўходзе Еўропы. І непадарна ў той час, калі Рыбентрон на паражымі банкетзе, а паводу падпісання франка-германскай дэкларацыі, сказаў пільныя прамовы аб «дружбе і міры», орган германскага міністэрства замежных спраў «Дэйчэ альгемейне цайтунг» адкрыта выражаў свай поўнае адзобранне антыфранцузскім выступленням італьянскіх фашыстаў і іх патрабаваннях на французскія тэрыторыі.

Як піша добра асвятляемая англійская газета «Юркінг пост», прамова Ідзе аб канкрэтным супрацьпаставі італьянскага і германскага генеральных штабаў. Па вестках газеты, «план, распрацаваны гэтымі штабамі, мае магчымасць перасунуць некалькі армейскіх корпусоў ў паўднёва-усходняй Германія да берагоў Міжземнага мора ў поўнай таліне. Вось калі Францыя павінна будзе па практыцы адчуць вялікі мюнхенскай капітуляцыі».

У абстаноўцы, адкрытага далейшэ апа фашысцкай агрэсіі, асабліва інтарсе набывае прадстаўляць у бліжэйшы час паездка англійскага прэм'ер-міністра Чэмберлена ў Рым.

Якая-ж мэта паездкі Чэмберлена на паклон да італьянскага фашысцкага агрэсара? Парадак для рымскіх перагавораў яшчэ невядом. Але вынікае

зладгадзіцца, што гутарка будзе ініцы ў першую чаргу аб лёсе Іспаніі і аб падрыхтоўцы новай, калі можна так выразіцца, «спіхачнай атакі» на Францыю. Англійская дыпламатыя, ідуцай зараз бестрымі крокамі па шляху эго-вара з фашысцкімі агрэсарамі, ставіць на карту ўсе «рэзервы». Аўстрыя, Чэхаславакія—ужо пройдзены этап. Зараз гутарка можа ініцы ад далейшым адступленні ў Паўднёва-Усходняй Еўропе, якую Лондан гатуе адваць, як відаць, у поўнае разпарджанне фашысцкай Германія Зараз гутарка ідзе аб Іспаніі, якую англійскі імперыялізм таксама гатуе прынесці ў афару фашысцкім агрэсарам, абм наладзіць «супрацоўніцтва» з Рымам. Зараз гутарка ідзе, нарэшце, аб самым партн

ПАТРЫЁТКІ

Сурога і трыгожна завылі сірэны. Непакойны напеў будзіў пішню ў краіны, плаў і пераляваў у прасторах палёў і імклівым ветрам урываўся ў шэрыя фабрыкі. Сіхля ўсё навокал. Апусцеў двор.

— Гаю! — скамандавала камандзір падраздзялення Нася Раманенка. — Работу прадаўжаць.

Мігам усе надзеі процівагаю. У шаху па-ранейшаму прадаўжалася работа, даносіўся знаёмы рытм швейных машын. Дасяпі за сенамі шаху чырвоная авіяцыя адбывала налёт «непрыяцеля». У гату галіну рут, у шаху, усе лічылі сваім гонарам прадаваць яшчэ лепш. Калі мінавала небяспека, т. Раманенка з адвальнем аланчыл даспытываўся работніцкай баяноў, іх вытрыманасць, умнене карыстацца процівагаам.

Для гэтай дзячынны вялікай радасцю з'яўляюцца поспехі работніц у абароннай рабоце. Усё яе асабістае жыццё і работа на фабрыцы звязаны з адным багарадным патрыятычным імкненнем — мацаваць абароназдольнасць намай краіны, усё больш і больш авалодваць ваеннымі ведамі. Часта ў вольны ад работы час не можна сустрэць у фабрычным піры, або за вывучэннем правіл прамішлячай абароны. Яна навучылася аказваць медыцынскую дапамогу раненаму байцу, авалодала паловаў сувязю і папер займаецца ў матацыклістнай гуртку.

На фабрыцы ўсе ведаюць гэту маляду, поўную сілы і энергіі дзячынну. Некалькі год таму назад яна прыхедала з калгаса імя Сталіна, Чарыўскага раёна, і паступіла працаваць на менскую швейную фабрыку імя Крупскай. Узорнай стыхануёй работай, актыўным удзелам у грамадскім жыцці яна заваявала павягу і сімпатыю калектыва. Здарылася нека, што дзячынны, якія жыўць разам з ёю ў інтэрнате, абнакава адносінамі да вывучэння ваеннай справы. Наспа на сяброўску гутарыла з імі і асабістым прыкладам упунала ашчэ 15 дзячын у абаронны гурткі.

Яна — стыхануёка на вытворчасці і стыхануёка ў абароннай рабоце. Ад радавога байца яна вырастае да ма-

лодшага камандзіра, да камандзіра падраздзялення. Сваімі поспехамі ў авалоданні ваеннымі ведамі яна дасягнула ў цёпых пісьмах з братам-лейтэнантам Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Таких энтузіястаў абароннай работы на фабрыцы імя Крупскай імала. 325 работніц з'яўляюцца значкістамі ППХА, 45 — варышчальніцамі стралкамі, 35 маюць значкі ГСА. Палкія патрыёткі сацыялістычнай радзімы ад дыратара фабрыкі да радавой работніцы з вялікім упорствам авалодваюць рознымі відамі ваенных ведаў. Былая выхаванка дзіцячага дома — работніца трэцяга цеха Марыя Лагунка ўзорна працуе на вытворчасці, з'яўляецца варышчальніцай стралкам, мае значкі ППХА, ГПА, вучае матыцыкл. Намеснік дыратара фабрыкі Анна Астапонак без адрыву ад вытворчасці скончыла дзіцячую школу. Кіраваць матацыклам вучыцца інжынер Зіна Арончук і работніца Ніна Валчок. Работніца Тая Драйвар і Надзя Сакун вывучылі паловаў сувязь і сталі малодшымі камандзірамі. Работніцы фабрыкі летам два тыдні абучаліся ў асовіяхімаўскіх лагерах, прымаілі ўдзел у ваенізаваных паходах і фабрычных вучэннях.

— Калі вораг нападзе на свяціцельныя граніцы СССР, — гаворыць, выказваючы думку ўсіх, Марыя Лагунка, — мы, совецкія дзячынны, сястры, мацеры, жонкі, будзем са абраой у руках абараняць наша шчаслівае і радаснае жыццё, разам з нашымі братамі, сынамі і мужамі.

Справы слаўных патрыёткаў пацяраюць шчырасць гэтых слоў, гатунасць пачувальных совецкіх жанчын у любы момант стаць на абарону краіны сацыялізма. Часта, выхадзіць пасля работы з фабрыкі, малодшы работніцы запіваюць папулярную совецкую песню —

Если завтра война,
Если завтра в поход...

Калі заўтра вайна, побач з байцамі Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, разам з усім совецкім народам зойме баявыя пасты і будзе жорстка бійць ворагаў жанчына совецкай краіны.

Н. ГРОЗАУ.

ПІЛЬНАСЦЬ ЧЫРВОНААРМЕЙЦА ЛАПІНА

На пасту стаю чырвонаармеец Лапін. Пішына. Але Лапін ведае, што пішны верш нехта. Ён добра памятае папарадкінае свайго камандзіра аб тым, што вораг хітры і наглы.

Калі 22-х галіні Лапін лёг і замаскаваўся, зорка нагледжачы за акружачай мінавоваць. Раптам зоркае вока вартавога ўзлівала чорную надароную точку. Неўзабаве ён убачыў набліжаючага да будыны незнабамага чалавека, які ў 50 метрах ад дратавай загароды заўг.

У момант Лапін умоўным сігналам паведаміў аб гэтым у падраздзяленне, адкуль на дапамогу выбеглі малодшы камандзір Коркін і чырвонаармеіцы Арцёмніка і Цароў. Заўважыўшы на-

бліжаючыся чырвонаармеіцаў, невядомы кінуўся ўцякаць. Пасля неаднаразовых вопытаў «стой» і папарадкінае выстралаў чырвонаармеіцы Арцёмніка і Цароў адначасова выстраламі па ўцякаючаму забілі яго.

Як выснілася, гэта быў мацёрны шпіён, накіраваны ў СССР контрразведкай адной з замежных дзяржаў.

За праўленую пільнасць Ваенны совет Беларускай Асобай Ваеннай Акругі абвясціў чырвонаармеіцу т. Лапін павягу і прадставіў да грамадой уагнароды. Малодшы камандзір т. Коркін, чырвонаармеіца т. Арцёмніка і Цароў таксама ўагнароджаны грашма.

І. ЗАЦІНН.

СТУДЭНТЫ АВАЛОДВАЮЦЬ ВАЕННАЙ СПРАВЫ

Студэнты менскага Педагагічнага інстытута з вялікай актыўнасцю вывучаюць ваенную справу. Пры інстытуце працуюць гурткі па дзіцячым інструктараў і значкістам ППХА. Ужо ад-

быўся выпуск 35 інструктараў. Шмат студэнтаў займаюцца ў радыёгуртку, вывучаюць кулямёт, аўтаматасправу, з'яўляюцца варышчальніцамі коннікамі, вучацца ў лётай школе аэракрыла.



Вучыць 3-я класа дзяржаўнай сярэдняй школы Валя Гулеўскі астрымаў парумальніка грамады. Указам Праўдзіма Вярхоўнага Совета БССР ён уагнароджаны граматой і каштоўнашкольнікам на ён астрымаў парумальніка. Фото А. Мазалева (Фотатронка БЕЛТА).

Рэспубліка рыхтуецца да ўсенароднага свята

Клубы Менска дзейна рыхтуюцца адзначыць XX-годдзе ўтварэння БССР. З асабітым удзелам рыхтуюцца да свята на пагранічнай станцыі Бігосава. 27 агітатараў правялі па некалькіх гуртах з работнімі, інтэлігенцыяй і хатнімі гаспадынямі аб утварэнні БССР і яе дасягненнях. Па зменах праводзіцца чыты матэрыялаў з газет, прысвечаных юбілею. Напярэдадні свята на станцыі абудуецца вялікі ўрачысты вечар. Рыхтуецца каспміраваны бал. Цікавую праграму рыхтуюць струны гурток, хор хатніх гаспадынь, драматычны гурток, аркестр і хор школьнікаў.

У калгасе імя Калініна гутаркі па брыгадах аб надыходзячым сваяе праводзіць дыратар Вярхоўнага Совета БССР — настаўніца тав. Драждова. На калгасным вечары сламі настаўніцаў будзе паказан урывак з п'есы «Чалавек з ружом». Будучы наладжаны масавы гульні.

Калгаснікі пагранічнага калгаса імя Будзёнага сустракаюць народнае свята поўным завяршэннем сельскагаспадарчых работ, выкананнем усіх абавязкоў перад дзяржавай. У калгасе засядала і ачышчана насенне, адрамантаваны сельскагаспадарчы інвентар. У гэці да калгаснікаў прядуць мастацкія, якія пакажуць сваю мастацкую самадзейнасць.

У калгасе «Праўда» да ўрачыстага вечара рыхтуюць свае выступленні драматычны і харавы гурткі. На вечары будучы праміраваны лепшыя стыхануёкі калгаса.

Работы Дрысенскага і Боркавіцкага ільнявадоў сустракаюць свята перавыкананнем гадвога плана.

ДРЫСА. У калгасах і на прадпрыемствах праводзіцца гутаркі і даклады аб слаўным XX-годдзі БССР, аб яе

арганізатарах Леніне і Сталіне. З асабітым удзелам рыхтуюцца да свята на пагранічнай станцыі Бігосава. 27 агітатараў правялі па некалькіх гуртах з работнімі, інтэлігенцыяй і хатнімі гаспадынямі аб утварэнні БССР і яе дасягненнях. Па зменах праводзіцца чыты матэрыялаў з газет, прысвечаных юбілею. Напярэдадні свята на станцыі абудуецца вялікі ўрачысты вечар. Рыхтуецца каспміраваны бал. Цікавую праграму рыхтуюць струны гурток, хор хатніх гаспадынь, драматычны гурток, аркестр і хор школьнікаў.

У калгасе імя Калініна гутаркі па брыгадах аб надыходзячым сваяе праводзіць дыратар Вярхоўнага Совета БССР — настаўніца тав. Драждова. На калгасным вечары сламі настаўніцаў будзе паказан урывак з п'есы «Чалавек з ружом». Будучы наладжаны масавы гульні.

Калгаснікі пагранічнага калгаса імя Будзёнага сустракаюць народнае свята поўным завяршэннем сельскагаспадарчых работ, выкананнем усіх абавязкоў перад дзяржавай. У калгасе засядала і ачышчана насенне, адрамантаваны сельскагаспадарчы інвентар. У гэці да калгаснікаў прядуць мастацкія, якія пакажуць сваю мастацкую самадзейнасць.

У калгасе «Праўда» да ўрачыстага вечара рыхтуюць свае выступленні драматычны і харавы гурткі. На вечары будучы праміраваны лепшыя стыхануёкі калгаса.

Работы Дрысенскага і Боркавіцкага ільнявадоў сустракаюць свята перавыкананнем гадвога плана.

4.329 тыс. рублёў на дзіцячыя яслі

Сяць дзіцячых ясляў па Менску ў 1938 годзе павялічылася на 603 месца. Паведачыне дасягнута за лік лепшага старання існаваўшай аселянай сямі і алкрыння новых ясляў. Новая яслі адкрыты па Шырокай вуліцы —

на 100 месц, Чырвонаармейскай — 120 і т. д. Для дзяцей ясельнага ўрасту адкрыт санаторый на 70 месц.

На ўтрыманне ясляў у гэтым годзе расходуецца 4.329 тыс. руб.

УПАРАДКАВАЦЬ КАЛГАСНЫЯ РЫНКІ

З кожным годам расце калгасны гандаль БССР. Арганізацыяна-гаспадарчае ўмацаванне калгасаў, замажонасць калгаснікаў даюць магчымасць вывадзіць на рынкі гарадоў і райцэнтраў на мільёны рублёў сельскагаспадарчых прадуктаў.

Яна, што багатая колькасць прадуктаў, прываюмых на рынкі, мае велізарнае значэнне ў забеспячэнні працоўных мас горада, а таксама ва ўзмацненні тавараабароту. Не дарма ЦК ВКП(б), а таксама ЦКБ і СНК СССР у спецыяльных паставах патрабуюць ад усіх партыйных і совецкіх арганізацый усумерна развіваць калгасны гандаль.

Не разумеюць толькі значэння калгаснага гандлю некаторыя работнікі ў БССР, ад якіх у многім залежыць яго развіццё. Справа ў тым, што калгасны рынкі БССР знаходзяцца ў вельмі неадвальнаючым становішчы. Яны зусім не упарадкаваны.

Возьмем к прыкладу рынкі г. Менска. Каля паловы іх тэрыторыі неабарукавана. На рынках імя 25 Кастрычніка, Камароўскім няма вады, калгаснікі не маюць дае напаіць ковей. Рынкі ў большасці не агароджаны. Адсутнічаюць камеры хавання рачы і прываюмых для продажу прадуктаў. Няма на менскіх рынках і чайных. Нядаўна ў Менску алкрылі новы рынак — Камароўскі. Тут таксама плошча рынку неабарукавана. Адсутнічаюць павільёны па продажу мясных і малочных прадуктаў. Рынак уяўляе сабой неупарадкаваны пуэтыр.

На многіх рынках адсутнічаюць прырульні, кузіні, шафевыя майстэрні. Няма чыровных куткоў, чытальніяў, даведачных бюро. Не праводзіцца з калгаснікамі чыты газет, гутаркі, лекцыі. Адсутнічае кансультацыя па юрыдычных, ветэрынарных, медыцынскіх пы-

таннях. Крытых сталоў вельмі мала, а крытых рынкаў апрача Менска зусім няма ў рэспубліцы.

На такі важныя ўчастак, як калгасны гандаль, да гэтага часу Наркамгандаль і мясцовыя совецкія арганізацыі не звяртаюць належнай увагі. Наркамфін і Дзяржаплан БССР ігнаруюць упарадкаванне рынкаў і намагаюцца адмаўляючы ў асцяганых на гэту справу.

П. М. ПЕРЭЛЬМАН,
старшы інспектар Менскага аблганддзелу.

У Гомелі і Нова-Белічы ёсць пяць калгасных рынкаў, але яны далёка не задавальваюць ні насельніцтва горадаў, ні прыязджаючых на рынкі калгаснікаў.

На чатырох з гэтых рынкаў, напрыклад, няма мяскалеймавовачых пунктаў. Прыязджаючым калгаснікам прыходзіцца ехаць спецыяльна на адальную мясакантрольную кляймовавую стачыню, якая знаходзіцца на Цэнтральным рынку. Зусім ясна, што яна не спраўляецца абслужыць усіх прыязджых, стварэння вялікай чарга.

Станцыя працуе з 8 раніцы да 1 гадзіны дня. Між тым, многія калгаснікі прыязджаюць у горад у 2 гадзіны дня і пазней. У рэзультатце, гэтым калгаснікам прыходзіцца чакаць да наступнага дня, пакуль пачне працаваць мяскалеймавовачая станцыя. Неадвальнаюча працуюць кантрольна-малочныя пункты. Былі выпадкі, калі на рынках прадавалася масла і малако ў бруднай паудзе і дрэннай якасці.

Горшое і ганядлючыя арганізацыі не аддаюць належнай увагі абстляванню калгасных рынкаў, прывядзенню іх у культурны выгляд.

А. Я. ФЕДАРЭНКА.

ХРОНІКА

Совет Народных Камісараў БССР напачаў тав. Талова Марыю Фёдару ў намеснікам народнага камісара лёгкай прамысловасці БССР, з увазлен нем яе ў састаў калегіі Наркамата. (БЕЛТА).

Школьная алімпіяда мастацкай самадзейнасці

Учора ў Менску ў Дому настаўніка адкрылася алімпіяда мастацкай самадзейнасці школьнікаў Менскага раёна, прысвечаная XX-годдзю ўтварэння БССР. У алімпіядзе прымаюць удзел звыш 800 вучняў.

У першы дзень выступілі калектывы і асобныя ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці рады школ. Вучні маскоўскай сярэдняй школы, Барыўскага сельсавета, пад кіраўніцтвам настаўніцы школы тав. Юфе выканалі пестуню аб вялікім Сталіне, украінскую пясняву, рытмічныя танцы.

Перад прысутнымі дэманстравалі свае дасягненні ў самадзейным мастацтве вучні візанскай пачатковай школы, Фаніпальскага сельсавета, якія выканалі беларускія народныя танцы — «Крыжачок», «Лявоніху» і інш.

Сёння алімпіяда прадаўжае сваю работу. 25 лепшых калектываў і асобныя гурткі будуць албараны для ўдзелу ў менскай абласной алімпіяде, якая абудуецца ў пачатку студзеня 1939 года.

ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФАЦЫІ СПЕЦЫЯЛІСТАУ ЛЯСНОЙ ГАСПАДАРКІ

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звязда»). Пры Беларускай навукова-даследчым інстытуце лясной гаспадаркі ў Гомелі сістэматычна працуюць курсы па павышэнню кваліфікацыі спецыялістаў розных галі лясной гаспадаркі. У бягучым годзе 60 чалавек навучыліся на двухмесячных курсах лесаводлагаў, 20 інжынераў-лесгаспадарнікаў праходзілі паўтарамесечную перападрыхтоўку. У сучасны момант тут працуюць усеагульныя курсы павышэння кваліфікацыі ўчастковых ляснічых. Займаюцца 58 чалавек. Яны слухаюць лекцыі па лесаводству, глебаведству, зямлюмыці і арганізацыі лясной гаспадаркі, падсоцы лесу, таксаноміі і т. д.

ДЗЕННІК

Сёння, у 7 гадзінах вечара, ў Дому партыі (малы зал) абудуецца чарговае сямінар для рэдактараў многатрака і настаўнікаў прадпрыемстваў і ўстановаў горада. Уваход з вуліцы Ангельскай.

Сёння, у 7 гадзінах вечара, ў Дому партыі (малы зал) абудуецца лекцыя тав. В. І. Лібермана для калгаснікаў, агітатараў і біюльжыстаў па тэму: «XX-годдзе ўтварэння Беларускай БССР». Уваход свабодны.

Сёння, у 7 гадзінах вечара, ў Дому партыі (малы зал) абудуецца лекцыя тав. В. І. Лібермана для калгаснікаў, агітатараў і біюльжыстаў па тэму: «Прырода і багаці БССР». Уваход свабодны.

Вык. абавязні аднаго рэдактара
Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

Беларускі дзяржаўны драматычны театр
26 снежня
КАЦЬРЫНА ЖАРНАСЕК
Аб'явоненне № 48.
Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта ў 3 г. дня да 8 г. 20 м. веч. Бесперапынна.

Дзяржаўны аўрачыскі театр БССР
26 снежня
ЛЕВЫКЕ САЛДАТ
Аб'явоненне № 13.
Пачатак у 8 г. веч.

Кінаотеатр «Чырвоны зорка» БАЛОТНЫХ САЛДАТЫ
Дзённая сессія МІПКА ДІЮК
Пач. у 1 г. 2 г. 30 м. і 4 г. дня.

Кінаотеатр «РОДИНА» НА ГРАНІЦЫ

Кінаотеатр «Інтэрнацыяналь» ГЕРАЧЫНЫ КІТАЙ

Кінаотеатр «Спадарк» ІДУШКА ГАЛАДЗЕЎ

Дзённая сессія «Наніны дні» 1. Савоніноўскавал 24 25. Флагамы Арктыкі. 3. Музей ім. С. М. Кірава.

Школы, клубы, дзіцячыя сады, фабзаўмясцоны, калгасы, піонерскія арганізацыі і бацькі!

ЁЛКА
ЛЕПШЫ НОВАГОДНІ ПАДАРУНАК ДЗЕЦЯМ!

ЁЛЧНЫЯ УПРЫГОЖАННІ І ПАДАРУНКІ ў вялікім выбары і асартыменце | наборам і паштунча | вы можаце купіць у магазінах **МЕНГОРПРАМГАНДЛЮ**

АДРАСЫ МАГАЗІНАў:
Дзіцячы УНІВЕРСАГ № 1 — магазін № 9 — Совецкая, 166. Дзюніска, 1/8.
МАГАЗІН № 55 — Совецкая, 63.
Універсаг културтвараў № 8 — № 6 — вул. М. Горькага, 31.
Совецкая, 29. № 3 — Ленінска, 9/2.
Універсаг № 17 — Ленінска, 19. № 32 — Суражска, 2.

ПАПАВЭННЕ АСАРТЫМЕНТА НОВЫМІ ФАРАМІ ЁЛЧНЫХ УПРЫГОЖАННЯў І ПАКАП ПРА-МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ.

МЕНСКАЯ АЎТАРЭМСТАНЦЫЯ
(Мартыскае шасе, № 8)
ДАВЕДАМ ДА ВЕДАМА АРТ АГАСПАДАРАК, ШТО ЗАКЛЮЧЭННЕ ДАГВАРАЎ

НА ГАДОВАЕ АБСЛУГОВАННЕ АСТАМАНЫХ МАРАК ГАЗ-АА І М-1
ПРАВODЗІЦА НА СТАНЦЫЎ СТАЛЕ ЗАКАЗАЎ з 30 снежня да 10 студзеня 1939 г.

Намываюцца прасі другой амены для правядзення чыстаў прафлактыві і а студзеня 1939 г. АСТАГАПАДАРАК, ЖАДАЮЧЫЯ ЗАКЛЮЧЫЦЬ ДАГВАРОМ на правядзенне чыстаў прафлактыві. АВАВЯЗАНЫ ЗАРЭГІСТРАВАНАЦІЯ ў стале заказаў станцыі ДА 28 СНЕЖНЯ Г. Г. ДЫРЭКЦЫЯ.

ДАВЕДАМА УРАЧОУ
АТРЫМАН
Вітамінізаваны рыбны тлушч (змешча вітаміна «Д» 250 інтэра. адзін. у 1 куб. см.), ЯКІ АДПУСКАЕЦА З АПТЭК ВЫКЛЮЧНА ПА РЕЦЭПТАХ УРАЧОУ.
МЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ АДДЗЯЛЕННЕ ГАЛОУАПТЭКАУПРАУЛЕННЯ БССР.

ПРАДАЎЖАЕЦА ПРЫЁМ ПАДПІСКІ НА 1939 ГОД НА «МЕДЫЦЫНСКІ ЖУРНАЛ БССР»

(Выдадце Наркаматам Здароўя БССР) 11 год выдання.
ЖУРНАЛ ВЫХОДЗІЦЬ ШТОМЕСЯЧНА РАЗМЕРАМ 6—7 ДРУКАВАНЫХ АРКУШАЎ.
ПРАГРАМА ЖУРНАЛА: арганізацыяна-навуковыя патавы акараў БССР, арыгінальны навуковыя работы па розных аддзелах тэарэтычнай і клінічнай медыцыны, агляды артыкулы, рэфераты, рэцэнзіі, работы навукова-даследчых інстытутаў, медыцынскага ўрачычых участкаў, профэсавыя жыццё, афіцыйныя распаралжэнні НКХалова Здароўя СССР і НКЗ БССР, хроніка і інш.
ПАДПІСНАЯ ЦІНА: на 6 месцаў — 15 рублёў, на 12 месцаў — 30 рублёў.
ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА: Утрайваваючымы на прыёме падпіскі выдавецтва «Медыцынскі журнал БССР», аддзяленням «Савадруку», магазінамі КОПІЗ, паштовымі аддзяленнямі, агенцтвамі і пісьмавопымі.

АДРАС РЕДАКЦЫЎ: г. Менск, вул. Горькага, 2 (дугі Калічых гарадоў), рэдакцыя «Медыцынскі журнал БССР».

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБНАТ Беларускага аддзялення САЎЗОРГУЧОТ
аб'яўляе НАБОР КУРСАНТАЎ

ва 3-месячныя КУРСЫ ПА ПАВЫШЭННЮ КВАЛІФІКАЦЫІ БУХГАЛТАРОВ. Сконычым курсам накіроўваюцца на працу ў аддзяленні Спецгандля БССР.

На курсы прымаюцца бухгалтары, якія маюць стаж бухгалтэрскай работы па паловай сістэме не ніжэй 2-х год і асвеці не ніжэй 7 класаў.

Стыпендыя—25—325 руб. у месці, у ваенных ад пашчыванні. Каматары курсы забеспячваюцца.

Паступаючыя прадстаўляюць наступныя дакументы: пасведчаванне аб адукацыі, метрычны выліб, даведку аб стане алавоў, а б прысвоеным стамаў і фаліе бухгалтэраў, паловаўнаў аўтабіяграфію, 2 фотатаргі і паштоных марак на 80 кап.

Прыём алаў да 1 студзеня 1939 г.

Паступаючыя трымаюць іспытны па рускай мове, матэматыцы, алыграмме і фізюту.

Яна на іспыты па высылку камбіната. Праезд на іспыты камбінатам не алчываецца.

Завяў в дакументамі на кіроўвань на адрасу: г. Менск, Рэвалюцыйна, 3. Навучальнаму камбінату Савадруку.

Даведкі з 11 да 2-х г. дня. ДЫРЭКЦЫЯ.

ДЗЯРЖСТРАХ СССР
МЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ ўПРАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА
КАЛГАСЫ І ПРАЦОЎНЫЯ!
СТРАХУЙЦЕ СВАЮ МАЁМАСЦЬ у дабравольным парадку.

КАЛГАСЫ МОГУЦЬ СТРАХАВАЦЬ: пасевы зернавых, бабовых і тэхнічных культур, коней, буйную рагату жыўёлу, свіней, авечак, будыні, абстляванне, інвентар, сроткі транспарта і іншую маёмасць.

РАБОЧЫЯ, СЛУЖАЧЫЯ, КАЛГАСНІКІ І АДНА-АСОБНІКІ МОГУЦЬ СТРАХАВАЦЬ ХАТНЮЮ МАВМАСЦЬ І ЖЫВЁЛУ.

СТРАХАВАННІ ЗАКЛЮЧАЮЦА РАЕННЫМІ І ГАРАДСКІМІ СТРАХАВЫМ ІНСПЕКТАРАМІ І АГЕНТАМІ ПА ДАБРАВОЛЬНАМУ СТРАХАВАННЮ.